





# Працяг даклада тав. В. І. Межлаўна

ёбнешні дзень дасягнуць такіх вышэйшых скорасцяў аграпрам-агу, якія дазваляць не толькі вы-ханаць, але і асвоіць перавыка-наль устаноўленага плана за-даны.

**Маларова металургія ў 1935 г.** дабілася некалькіх поспехаў у асваенні вытворчасці, аднак мы не маем яшчэ ў краіне калібрных металургаў у патрабнай для нас колькасці.

Нам патрэбна замацаваць пера-лом, дасягнуць у праішошым годзе ў мелкай прамысловасці, і дабіцца вытворчасці не менш 110 тыс. тон мэталя. Важнейшай задачай пры гэтым з'яўляецца павы-шэнне прадукцыі атрымання мэталя з руд. Тое, што мы маем на сё-нешні дзень, нас задавальняе не можа, бо руды выкарыстоўваюцца даўжэ на поўнасна.

Асобна павіна быць падкрэслена задача выкалення плана па чыгворчасці сшытку, якое адноста ўстаноўленай пачынаючы з чыгворчасці сшытку. Павіна быць таксама разгортнута вытворчасць нізкіх і волава.

У 1936 г. на капітальнае буда-ўніцтва калібрнай металургіі а-пуюскае больш, чым ужо насы-чанай багатай тэхнічай торнай металургіі. Роботы калібрнай металургіі павіны прыкасацца ўсе кампаніі і таму, каб падрыхта-ваць да ўводу ў эксплуатацыю ў 1937 г. усё тры вольныя мелкія кампаніі — Прыбалхатскі, Вя-лікі і Сяргіеў-Уральскі, Ураль-скі алюмініевы камбані і Орскі нікелевы камбані.

Вялікай народнагаспадарчай за-дачай з'яўляецца расшырэнне вы-творчасці рэдкай мэталяў — ма-гніэза, вольфрама і інш. Вытвор-часьць рэдкай мэталяў патрэбна разгарнуць у маштах, забяспечы-ваючы патрабніцы народнай га-спадары ўнутранай вытворчасці.

Валава прадукцыя хімічнай прамысловасці на 1936 год паві-на склаці 4.262 млн. руб., што дае рост на 19 проц. супроць 1935 года. Гэты рост хімічнай прамы-словасці забяспечвае выканенне важнейшых народнагаспадарчых задач і, перш за ўсё, у галіне хі-мічнай сельскай гаспадаркі. Вы-творчасць суперфасфату для сельскай гаспадаркі павіна скла-саць да 1.680 тыс. тон, што скла-дае рост 15 проц. супроць 1935 г. Выпрацоўка сілікатнага скла-дае 1.800 тыс. тон, што дае рост на 38,4 проц. супроць 1935 г. Пастаўка азотных ўгнаенняў сельскай гаспадарцы ў 1936 г. у-растае на 63 проц. супроць 1935 года.

У 1935 г. хімічная прамысло-васць паспяхова асвоіла рад но-вых вытворчасцей: вытворчасць кацянэтраванага ўгнаення, праці-пітэра, мэталяна, ацэтону, су-протымалярнага прэпарата — акрыла, ашчы 20 марак новых фарбавальнікаў, у тым ліку такіх высекашчыных, як індэго і ін-дустрыя, новых відаў пластычных мас і інш.

Паспяхова ішоў працэс асвае-ння ў вытворчасці сінтэтычнага каучуку — расход шпіру на 1 то-ну вініюсу з 6,0 тону ў 1934 г. да 4,2 тону ў 1935 г.

У 1936 годзе асваюцца новыя вытворчасці прэпаратаў мыльна-га, фтора, раду моцных фарбаваль-нікаў, матываформальдэгіднай пластыкасы, новых лакаў і інш.

У 1936 г. уводзіць 3 заводы па гідролізу драўніны і будзе асво-ена вытворчасць драўніных пла-стычных мас.

Разгортванне стэханаўскага ру-ху ў хімічнай прамысловасці пры-вядо да значнага палепшэння вы-карыстання апаратуры. Так, на-прыклад, у сярэньспітнай прамы-словасці адна зорная кіслата ў шпірамагу ў 1 м. мтр. аб'ёму зьявіцца дасягнуць у сярэднім у лі-стападзе 23,4 проц., а асобная за-водны рэкордныя лічыць «Красныя хімы» — 44,3 мтр. Вініітні завод — 34,6 мтр.), а тым-ліку сучасны аднамалінакіны сі-стэм у Германіі складала 19—20 мтр. сярняй кіслаты ў 1 м. мтр. драўнінага аб'ёму.

Задача хімічнай прамысловасці з'яўляецца далейшае павелі-чэнне сваёй вытворчасці як па лі-ніі ўгнаенняў, забяспечваючы вы-сокую ўраджайнасць, так і па лі-ніі вытворчасці прэпаратаў шыро-кага спектывання і публіцыка-цы для іх (пластычныя масы, фарбавальнікі), а таксама асвае-ння найбольш тэхнічна, асабліва ў сінтэтычных вытворчасцях.

Асабліва значнае павышэнне ў 1936 г. работа прамысловасці буд-матэрыялаў. Вытворчасць шпекты-на павіна склаці 6.500 тыс. тон, што дае рост на 45 проц. да вы-творчасці 1935 г., вытворчасць шпекты павіна быць павялічана на 5 проц. і складе 7.300 млн. штук, з'яўляюцца валпы павіна быць павялічана на 28 проц., алабест-ру — на 46 проц., дахавых матэ-рыялаў, толь — на 13 проц., ру-беролду — на 25 проц., чарыліны — больш чым паўносна.

Пры гэтым асабліва важнай за-дачай з'яўляецца аніжанне нопе-мерна высокага сабекошту і да-лейшае аніжанне цян на будматэ-рыялы. Сабекошт чыгны павіна быць аніжан на не менш чым на 15 проц., алабестру — на 20 проц., валпы — на 25 проц.

Перад ілжай прамысловасці народных камісарыятаў мясцовай прамысловасці сшытных рэспублі-кі і выкапоў таксама стаіць за-дача павелічання вытворчасці і аніжання сабекошту будаўнічых матэрыялаў на базе іх механіза-цыі, на базе рэалізацыі стэханаў-

скага руху ў сётах галінах, ста-іць як задача важнейшая і неад-кладнейшая, без вырашэння якой будзе агульнае выканенне пла-на капітальных работ і адзінае на аніжанню сабекошту капіталь-нага будаўніцтва, пярда ўстаноў-ленага ўрадам СССР.

Важнейшай задачай лясной прамысловасці, валава прадукцыя якой ўрасте на 22,3 проц. супроць 1935 г., з'яўляецца выканен-не задання па загаротцы і вы-вазцы лесу, у асаблівасці ў част-цы механізаванай вывазцы лесу, па вытворчасці паперы, з'яўляюцца шпіру з драўніны і мэблі.

Адставанне лясной прамысло-васці ад іншых галін відаць з та-го, што ў 1935 годзе ён выкалена толькі 94 проц. ад задання п'я-годавага плана, а ў 1936 г. ён будзе выкалена 93 проц. ад за-дання п'ягодавага плана, а ў 1936 г. прычы-най такога адставання перш за ўсё з'яўляецца неадпаведнасць работа ў галіне механізацыі леса-загатак і лесавазкі.

Камісарыятам і антымеханіза-тарскіх настроі, моцна з'яўляю-цца срод многіх кіраўнічых лясной прамысловасці, не глядзя на ўзможную дапамогу ўра-да ў справе трактарызацыі і ін-шых відаў механізацыі лесава-зкі, пераключэнні правільнаму выкарыстанню абшчынага парку механізмаў і прыватнага закахан-ня ў 1935 г. сям'яўных мэталяў лесазагатак і лесавазкі, аса-бліва на прымяненні вельярыяны колькасці работнай сілы і з'яў-ляюцца.

Некаторыя палепшэнне ў рабоце лясной прамысловасці к нашо годзе, абумовіла выканенне га-давага плана, павіна быць замаца-вана ў 1936 г., і механізм паві-ны, нарэшце, саваць падобна-сць ім месца ў рабоце лясной прамысловасці, бо толькі пры гэ-тай умове можа быць выкалена план 1936 года і ліквідавана ад-ставанне лясной прамысловасці ад патрабнасцей народнай гаспадар-кі.

Асабліва прыкметным з'яўля-ецца адставанне папярвай прамы-словасці як НКЛеса, так і Нар-камхімпрамаў, у прыватнасці па культурных гатунках паперы, па-трабнасці у якіх рэзка ўзрастае разам з ростам культуры ўра-дэння працоўных мас і павы-шэннем патрабаванняў, прад'я-ўляючы ім к прадукцыі галі, вы-карыстоўваючы паперу для ўпа-коўкі. Ранейне СНК СССР па па-пярвай прамысловасці, указаў-шы Наркамлезу шпекты і сродкі для развіцця папярвай прамы-словасці, дапаможа лясной і мя-сцовай прамысловасці перамагчы гэты адставанне ў 1936 г. План вытворчасці паперы ў 1936 г. тым (рост на 23 проц. супроць 1935 г.) павінен быць выканен, што будзе азначаць і некаторыя (на 4 проц.) перавыкананне па-пярвай прамысловасці задання п'ягодавага плана на гэты год.

Важнейшай задачай з'яўляецца вытворчасць этылавага шпіру з алмаўдэа-лесапрацоўваючай прамы-словасці. Праверана на вопы-це магчымасць атрымання высо-какасага шпіру шляхам выка-рыстання драўніны павіна быць вы-карыстана па ўсё, і выканенне задання ў 0,5 млн. дклт. павіна быць поўнасна забяспечана Нар-камлесам.

Толькі поўнае выканенне пла-на па вывазцы лесу, па лесавіцэнню, дзе стэханаўцы на чале з тав. Муісескім паказалі наўдасць вель-ярыяны рэзерваў магутаасці ад-ставання, дазваляюць Народнаму камісарыяту лясной прамысловасці выканаць абавязак, усклада-ны на яго вельярыяны рамкам ад-ставання будаўніцтва 1936 года. Уся краіна ў праце патра-ваць ад НКЛеса выкалення і пе-равыканання плана па папярвай прамысловасці, па мэталявай прамысловасці, — на ўсіх тых га-лінах, якія павіны заваляць по-пыт працоўных нашай краіны.

«Можа здарыцца, што тавары-шэ, вель поўна магчымасць разгарнуць таваразбоарт, але трактар не павінае развіцця вельярыяны таваразбоарту і алмаўдэа-лесаў гнучы. Як вядома, яго так і б'яць ў нас скрозь і ўсюды. Тав. трактар з'яўляецца тым вуз-кім месцам, ад якога можа спыт-кацца, ды, бадай, пачынае ўжо спыткіцца ўся наша эканомія і, перш за ўсё, наш таваразбоарт», — гаварыў таварыш Сталін 20-га студ-зеня 1934 года ў справажанні дакладзе к XVII з'езду партыі аб рабоце ЦК ВКП(б).

І сапраўды, увесь 1934 г. быў годам, калі эканомія спыткіла-ся аб трактар, калі пытанне аб вывазе тавараў стаяла як самае вострае, калі рад гаспадарчых ор-ганізаў ўтойвалі сваю безгаспадар-часьць, базіліанасці і неадпавед-ную работу за дрэннай рабо-тай трактару.

Таму той пералом у рабоце чы-гунак, які быў дасягнут нарокам шляхоў асноў тав. Л. М. Кірава-віча пры ўдзяванні і фэліянаў дапамозе ЦК ВКП(б) і СНК СССР, з'яўляецца адным з найважнейшых дасягненняў у развіцці народнай гаспадары ў 1935 г. На працягу некалькіх месяцаў трактар пер-растаў быць тым вузкім месцам, на якім спыткілася наша экно-міка, і заняў падобнае яму мес-ца срод найбольш перадавых га-лінаў народнай гаспадары.

Стэханаўска-краваносаўскі рух на трактары, энергічна падтры-маны народным камісарыятам шляхоў асноў, замацаваў дасягнуты поспех і стварыў базу для новых будаўнічых дасягненняў. У результа-

це аказалася магчымым устапа-віць на 1936 г. план паграўкі ў 78.500 вагонаў, што да павелічэн-ня на 15,4 проц. супроць сярэдне-гадавой паграўкі 1935 года.

Гэты план аўсім не з'яўляецца прадэлам, асабліва прымаючы пад-увагу тое, што работнікі транс-парту, перамагшы ў 1935 г. вель-чайнае рэзкае палёнае перавозак а наступленнем халодных меся-цаў, паказалі на справе, што для большай часткі транспарту такіх сезонных кістані не абавязковы. Чыгуначны трактар, азначна больш падрыхтаваны, чым калі-не-будзь раней, уваходзіць у паласу найбольш выжэйшай для транспарту першых месяцаў (леты—сакавік) 1936 г.

Значна палепшыліся паказаль-нікі работы па эксплуатацыі чы-гунак. Сярэднесутачны прабог та-варнага паровага, складаліся ў 1935 г. 193 км. супроць 169 км. у 1934 г., на падставе воштыу ра-боты апошніх месяцаў 1935 г. і воштыу машынаў-краваносаў-тараў, устаноўленым планам 1936 г. у 259 км., што дае рост на 34 проц. Сярэднесутачны прабог та-варнага вагона, складаліся ў 1935 годзе 130 км. супроць 117 км. у 1934 г., павялічылася ў 1936 г. да 143 км. Камэрцыяльна хут-касць паяздоў у таварным руху зрастэ 16 км. у 1935 г. і 14 км. у 1934 г. ўстаўляюцца ў 19 км. у галіну на 1936 г.

Біль усе паставы маршава-ны, што гэтыя паказальнікі, таксама як і многія іншыя, будуць перавы-кананы. Будзе перавыканана і заданне па сярэдняй ваге паяздо-вага, прадугледжанае планам 1.075 тон супроць 1.033 тон у 1935 годзе і 994 тон у 1934 г., бо рух машынаў-краваносаў будзе на павы-шэнне вагі паязда пры безавы-жэйшым яго вядзенні ўжо пака-жаў, што гэтыя нормы могуць быць значна перавыкананы.

Перавозка грузаў павіна ўра-стаць да 487 млн. тон супроць 390 млн. тон у 1935 г. і ўвесь гру-зазбоарт — з 259,7 млрд. т. км. да 299,3 млрд. т. км.

Значна ўзрастае матэрыяла-тэхнічная база чыгуначнага транспарту. У 1936 г. аб'ём ка-пітальнага будаўніцтва ў НКПС у-стаўляе 5.059 млн. руб. супроць 4.150 млн. руб. ў 1935 г.

Павышэнне паравозага парку НКПС мадэрнізаванымі сяр-нямі «ФД», «СО» і «С», якое на-чалася ў 1935 г. і працягваецца ўмоўлена ў 1936 г. павялічыла парку таварных вагонаў 80 тыс. вагонаў у двухвосым вылічэнні, а якіх 84 проц. сучасны чаты-рохвосым вагонаў, вельярыянае па-вельярыянае вагонаў, абсталяваных аўтаматнай і аўтаварыямамі, — паказваюць шырока тэхнічнага пераўбарвання чыгуначнага транс-парту, правалімага ў 1936 г.

Капітальнае будаўніцтва на комплексе правалімага раманотружнік чы-гунак у найбольш важных і за-гружанных напрамках — Маска-Дабасэ праза Курск, Дабасэ—Кры-вы Рог, Свердловск—Горабала-дашка, Свердловск—Вагай — да-зваляе да асене-зімоўных пера-важ 1936 г. палепшыць са значна павялічэння прадукцыі адпавед-на гэтых ліній.

Канструкцыя раманотружнік пуці на галоўных лініях працягваецца ў 30 тыс. км. а 84 тыс. км. экс-плататыйнай даўжыні чыгунак таксама забяспечыць магчымасць павелічэння грузазбоарту на важ-нейшых напрамках.

Шырока правалімага механіза-цыі ўсіх работ эксплуатацыі, у-вядзенне аўтаблэкпарту, центра-лізацыі стэрэак і іншых мералі-амаў, даючы магчымасць павы-шэння работы станцыяў, у той-мя са забяспечваюць аўтаматызаванае папярэдняе аварыі і крушэн-няў, якія ўсё жчэ працягваюць з'яўляцца вельярыяна перапокадай для добрай работы чыгунак.

Увадзіца ў эксплуатацыю 2.000 км. дзінных пуцей, азначна павы-ліваючы правазную здольнасць дарог у найбольш неабходных для народнай гаспадары напрамках. Прад'яўляецца работа па элект-рыфікацыі чыгунак. Будуць у-вядзены ў эксплуатацыю 539 км. электрыфікаваных ліній, у тым-ліку такіх, як Калілашкі—Апат-ты—Кіраўск — 114 км., Горабала-дашка і Чусовская — 138 км., Мі-неральныя Воды—Кіславодск — 70 км., прыгранадная лінія Мас-ка—Загорск—Александрэў — 42 кіламетры.

Развіваецца новае чыгуначнае будаўніцтва. Будзе ўвядзена ў пастаянную эксплуатацыю ў 1936 годзе 880 км. новых чыгунак, у тым ліку лініі Караганда—Вал-хал — 488 км. Будаўніцтва но-вых ліній рагортваецца на пра-цягу 5.000 км.

Правалімага вельярыяны работы па будаўніцтву вагонраманотру-жнік і кантрольных пунктаў для агляду і раманту аўтавары-амаў. Будзе ўвядзена ў эксплуата-цыю на поўную магутаасць Улан-Удэнскі паровага-вагонраманот-ны завод: Ліянаўскі, Камаш-скі, Дарнінскі і Паласяўскі.

Чыгуначны трактар пярда-стаў на ногі. Выкраты і выгнаны з транспарту тэарэтычна «прадэ-лаў»: іх месца занялі стэханаў-скы-краваносаўскы трактары, якія павышэнне ўзору р. боты, апра-кідваючы старыя тэхнічныя нор-мы. Заваўрылася тэхнічная мысьль, азыўлюная большасцім кіраўнічым. Закінуты на праця-гу гадоў паравоз з вядомаўчым-

ным ўстройтвам, дазваляючы наможа лепш скорыстаць пра-дукцыю адынасы чыгунак, па-чынае займаць палёнае месца ў паравознай гаспадары транс-парту. Высокашпалыя новыя наву-ковыя праблемы і новыя, больш удасканаленыя формы арганіза-цыі эксплуатацыйнай работы. Трактар ажыў. Месца пытанню аб размераванні нікому не ха-паўшых вагонаў занялі пытанні аб будаўніцтве новых чыгунач-ных пуцей і ліній, пытанні кара-най раманотружнік чыгунак, пе-рстварваючы трактар у вядучы пачатак нашай эпохі.

Па асваенню трактару аб'ём перавозак (за цягай Наркамвуда) павінен ўрастаць у 64 млн. т. у 1935 г. да 75 млн. т. у 1936 г. Практарыянамі задачы з'яўляюцца: палепшэнне скорасцяна флота; палепшэнне скорасцяна механізацыі пагрувачна-разгрувач-ных работ у мэтах іх палепшэння, бо вольны трактар павінен быць самым таным параўнальна з ін-шымі відамі транспарту; упарад-каванне эксплуатацыйнай работы, у асаблівасці морскага транс-парту ўнутраных ліній.

Усё яшчэ слабая дысплыліна і высокая аварыянасць флота, пра-дукцыя ў басейне Чорнага і ў асаблівасці Каспійскага морай, па-трабуюць рашучага палепшэння работы, звязанай з паравознай вельярыяна для народнай га-спадары грузаў у 1936 г. Выканен-не плана 1936 г. з дапамогай ча-павельярыяна разгортваюцца стэханаў-скага руху неабходна ператварыць на вольны трактары ў выхадны пункт для перавыканання плана 1936 г. і для ўважліва вольнага трактару на тое месца, якое яму па праву належыць у нашай краіне, багатай дасканалымі суд-находнымі рэкамі.

Пахомай. Правільна. Мешлау. Вялікую дапамогу ў гэтым напрамку павіны аказаць вольнаму трактару азначна ка-пітальнага будаўніцтва — 1.415 млн. руб., на працягу года 665 млн. руб. і на папярэдняе к пуску — 77 млн. руб., скажэнне Каспійска-Велі-кага канала, скажэнне падхо-да да Кара-Бугазскага заліва і першачаравыя работы па шлюза-ванню ракі Сож.

Паровае будаўніцтва морскага транспарту павіна быць разгор-нута ў Мурманск, на Калілашкі, Сочы, Владывосток, Вытумо, Очамчыра.

Значна палепшыцца провалі-мага сувязь і рэдаўляваць Наркам-вуда.

Усё гэта забяспечвае магчымасць для вольнага трактару ператварыць 1936 г. у год рашу-чата пералому ў рабоце вольнага трактару, у справе барацьбы з прастоямі флота і з высокай авары-янаснасцю, з маруднасцю ў асваенні новай тэхнікі, з неад-паведнасцю скорасцяна пагру-вачна-разгрувачных механізмаў.

У галіне аўтадарожнага транс-парту 1936 год павінен з'явіцца годам карэнай перабудовы мэта-ляў яго работ.

К нашо 1936 г. колькасць аўта-мабіляў у краіне дасягне 400.000, а з'явіцца 314 тыс. грузавых машын. СССР у 1936 г. вольна на наўдзас-ці грузавых машын чаргавыя месца ў свеце пасля ШНА, Фран-цыі і Англіі. Аўтаварозак з груза-вых машын складуць 500 млн. тон, прычым асабліва велья-рыяна аўтаварозак будзе міль-янаў г. раёнах са слаба развіты-мі чыгунакамі і рэчымі пуцямі і Усходняй Сібір, ДУК, Сярэдняй Азія і Поўнач.

Перадана ў вядзенне НКВС Бу-дэтрэна павінен перайсці да будаўніцтва буйных аўтамабільных магістралей высокай якасці. 650 млн. руб. капітальнага будаўніцтва павіны быць выдаткаваны Цудар-трэсам на тое, каб падрыхтаваць дарогі да работы гэтых велья-рыяна парку грузавых аўтамабіляў. Асабліва ўвагу карэнай справе павіны аддаць саветы народных камісарыятаў саюзных рэспублі-кі, краёвыя і абласныя выканаўчыя камітаты, старшыні сельскіх се-заў і калгасоў, бо толькі намага-нымі ўсёй краіны можа ў най-карацейшы тэрмін ператварыць нашу краіну з краіны сёдай яшчэ бездарожнай у краіну перадавую па аўтамабільнаму руху.

План 1936 г. намачае быстраве развіцці грамадзянскага павелі-чэння флота. Правалімага на по-тратных ліній сезонага значэн-ня павіна ўрастаць у 46,8 тыс. км. у 1935 г. да 55 тыс. км. у 1936 г. Планам устаноўлен велья-рыяна аб'ём капітальнага будаў-ніцтва ў 300 млн. руб., а якіх 120 млн. руб. затрачваюцца на будаўні-тва і абсталяванне паватрынах ліній (радыёфлотаў і элект-

абсталяванне). Значна ўзрастае самадэятарны пера грама-дзянскай авіяцыі.

Рост гаспадары і культурных патрабнасцей працоўных патра-буе быстрага росту сувязі. Па-плану 1936 г. агульны аб'ём ра-боты сувязі павінен склаці 601 млн. руб., або рост на 8,3 проц. Пры гэтым міжгародніа тэлефон-ныя разгаворы павялічана на 31,0 проц., а тэлефонныя апараты па нізай сувязі — на 22,8 проц.

Асноўнай задачай сувязі ў 1936 г. з'яўляецца палепшэнне якасці работы — рэалізацыя кан-трольных тэрмінаў праходжання карэспандэнцы, работа без бра-ку, культурнае абслугоўванне кліентуры і т. д.

Праграма капітальных укладан-няў па сувязі ўстаноўлена на 1936 год у 400 млн. руб. супроць 287 млн. руб. у 1935 г., што забяспечвае значнае павы-шэнне тэхнічнай базы тэлеграф-най радыёсвязі, дазваляе зра-біць у вельярыяна аб'ём кабіраван-ня тэлеграфнай і тэлефонных лі-ній, палепшэнне тэлеграфна-тэлефоннай перадачы, прыступіць да развіцця перадачы ізабражэн-няў на адлегласці, азначна павы-лічыць механізацыю ў галіне па-штовай і тэлеграфнай сувязі. Ма-гутнасць тэлефонных станцыяў у гарадах павіна быць даведзена ў 1936 годзе да 820 тыс. дзума-р (рост на 17,6 проц.), прычым тэлефонныя станцыяў аўтаматны-х сістэм павіны ўрастаць на 34 проц.

Планам 1936 г. запрапанавана азначна развіцці нізай сувязі. Іх рабінныя кантравы, абсталя-ваны тэлефоннай сувяззю з воль-насцю, павіны быць даведзены да 2.890 супроць 2.200 у 1935 г. Про-цэнт тэлефанізацыі сельскіх се-заў узрастае да 67,3 проц. супроць 63,6 проц. у 1935 годзе.

Прамысловасць слабых тоўкаў павіна дапамагчы Народнаму ка-пітальнаму будаўніцтву ў перава-ны камісарыяты, які поўна-сна і па колькасці і па якасці за-даволіць усё павышаючыся на меры культурнага росту попыт працоўных на паслугі, аказава-ныя сувяззю. Не выпадкова на стэханаўскай нарадзе знатныя людзі — стэханаўцы прад'явілі патрабаванне на ўстаўноўку тэле-фонаў. НКСувазі і прамысловасць слабых тоўкаў павіны ўлічыць гэтыя новыя ўзрастаючыя па-трабаванні да сувязі.

Рост кадраў, аўдаўчых но-вай тэхнічай у сельскай га-спадары, якія ўлічыць і за пер-шую і другую піліголку, аўмавоў-поспехі, дасягнуць у сельскай гаспадарцы ў 1935 г. Канчэтовыя перамога сацыялізма ў велья-рыяна, умацаванне калгаснага ладу, рашучая барацьба з астаткамі фе-адыяна, сталіністы стварылі калгас-нага жыцця, які старыі сацыя-лістычныя формы спалучылі пра-долькі і асаблівасці інтарэсаў калгасніка, рост даходаў калгас-нікаў, аўдаўчых машынаў тэх-нічай, агратэхнічай і вольярыяна-завалі свай выражэнне ў значным павышэнні ўраджайнасці і быстрым росте жыўдзёнаў.

Таварыш Сталін у справажан-ні дакладзе XVII з'езду партыі ўказаў, што «срвавалачны перыяд быў для сельскай га-спадары не столькі перыядам бы-страга ўздыму і магутаага раз-вогу, колькі перыядам стварэння прадпасады для такога ўздыму, такога развогу ў бліжэйшым буд-дучым. Мы з'яўляемся сведкамі гэтага быстрага ўздыму і магут-нага развогу сельскай га-спадары.

У адпаведнасці з дасягненнямі стэханаўскай сельскай гаспадары — камбайнаў, трактарыстаў, выдасцін буроў, майстроў ба-ваўняных палёў, ураджайнасць з'яўляюцца культур павіна зьявіцца на 10,2 п'янтэра ў сярэднім з гектара, ураджайнасць баваўны ў 1936 г. на 11,2 п'янтэ. супроць 10,2 п'янтэ. у 1935 г., ураджайнасць цукровых буроў да 204 п'янтэ. з гектара супроць 192,3 п'янтэ. у 1935 г., кукурузы — 16 п'янтэ. з гект. супроць 9,2 п'янтэ. у 1935 г. проця — 7,3 п'янтэ. супроць 5,4 п'янтэ. у 1935 г. і аніжэнне — 10,3 п'янтэ. супроць 9,6 п'янтэ. у 1935 г.

Такі рост ураджайнасці, заб-

спечваючы ўвазаны вышэй пры-рост прадукцыі сельскай га-спадары ў вольна, павінен даць па зэрнавых культурах ураджай у 6.380 млн. пуд., што прадстаўляе сабой першы вельярыяна крок у бок выканення ўвазанага таварыша Сталіна аб неабходнасці на пра-цягу 3—4 год дасягнуць ура-джаў ў 7—8 млрд. пудоў.

Услед за сістэматычным ростам зэрнавай гаспадары пасля азна-чэння рэарганізацыйнага перы-ода пачаўся ў 1934 годзе пералом у справе жыўдзёнаў, які поў-насна разгарнуўся ў 1935 г. Ва-данні дзяржаўнага плана па вы-рочыванню малаліка перавыка-налы па ўсіх відах жыўдзёнаў, апра-ча жаробат.</

# Працяг даклада тав. В. І. Межлаўка

кіх гатунаў паліпаэчна асартымент баваўнянапярэвоў тэатраў у бок выпуску тканін больш высокіх гатунаў.

Расея вытворчасць баваўнянапярэвоў гітаў да 700 млн. пунжаў супроць 503 млн., выпушчаных у 1935 г.

Не глядзячы на далёка ішча недастатковую работу ў справе паліпаэчнасці сыравіны для шарпаванай прамысловасці, колькасць шарпаваных тканін дасягае 90,5 млн. метраў, супроць 79 млн. метраў у 1935 г. На 58 пр. павялічана колькасць ільняных тканін, дасягаючы 826 млн. метраў супроць 213 млн. метраў у 1935 годзе. Шаўковыя тканіны будзе выпушчана 49 млн. метраў супроць 37 млн. метраў у 1935 г.

Многа ўрасце вытворчасць трыкатанай прамысловасці, дасягаючы 314 млн. руб. супроць 253 млн. руб. у 1935 г., пры гэтым лік панчошна-шкарпавых вырабаў унізшаюцца да 420 млн. пар супроць 354 млн. пар у 1935 г., трыкатанай бялізны — 96 млн. шт. супроць 70 млн. шт. і верхняга трыкатажу — 84,4 млн. метраў супроць 98 млн. метраў у 1935 г.

Колькасць абутку ўрасце да 108.800 тыс. пар супроць 84.800 тыс. пар у 1935 г.

Значна павялічана вытворчасць палчатка. Яна складала 88 млн. пар супроць 82 млн. пар у 1935 г. Фабрычныя калёсоўны будыны выраблены ў колькасці 3.800 тыс. штук супроць 2.500 тыс. штук у 1935 г.

Павялічана вытворчасць лямпавага шкла да 137,5 тыс. шт., шкляна да 161,5 млн. шт., чашак — 23,7 млн. шт., чайнікаў — 8,5 млн. шт. Усё гэта з'яўляецца, аднак, ішча далёка недастатковым, і перад лёгкай і мясцовай прамысловасцю стаіць задача рашучай барацьбы за павялічаны вытворчасці і перавыканання плана, шлях да якога пракалявае стыханаўскае рух, што пажэў і разгортае, хоп ішча далёка недастаткова, у гэтых галінах прамысловасці.

Рост культурных патрэбаў працоўных, у асаблівасці рабочых-стыханаўцаў у высокіх апаратах і апаратыўных вытворчасці, патрабуе павялічаны таксама вытворчасці больш высокакачэсных і дарагіх вырабаў шыршаваных і суважэй з гэтым павялічана вытворчасць рэзкі і піліны да 10 тыс. шт. супроць 5 тыс. шт. у 1935 г. Расце вытворчасць гармонікаў да 54 тыс. шт., вытворчасць метражнікаў — 10 тыс. шт., веласіпеды — 500 тыс. шт., радыёпрыёмнікі — 500 тыс. шт., пазявоўна — 955 тыс. шт. з 50.800 тыс. шт. пластычна, кішэневых галінінаў — 500 тыс. шт., фотоапаратаў — 236 тыс. шт.

Для лепшага абслугоўвання патрэб вучнёўства ў школах і вышэйшых навучальных устаноў і для валодання велізарнай тэленцыі працоўных да павышэння сваёй асветы павялічана вытворчасць сідэнтаў, якая складала ў 1936 г. 1.155 млн. шт. супроць 718 млн. шт. у 1935 г., вытворчасць алоўкаў і пераў.

Прадукцыя харчовай прамысловасці павялічана на 22 пр. проц., вытворчасць мяса прамысловасці Паркамхарпрама складала 650 тыс. тон супроць 565 тыс. тон у 1935 г., каўбас і калчасонай да 170 тыс. тон супроць 103 тыс. тон у 1935 годзе, масла 193 тыс. тон супроць 154 тыс. тон у 1935 годзе, пры б'юль чым паловнай колькасці масла, паступаючай на парсярня ў продаж на рынак, улоў рыбы — да 1,714 тыс. тон супроць 1.640 тыс. тон у 1935 г. У сувязі з дасягнутай высокай урдажлівасцю бурасоў вытворчасць цукру-пяску ў 1936 г. складала 2.500 тыс. тон супроць 2 млн. тон у 1935 годзе, а цукру-рафінаду — 1 млн. тон супроць 707 тыс. тон у 1935 г., пры гэтым колькасць цукру, паступаючага непасрэдна на рынак, палюваецца.

Вытворчасць кандаіерскіх вырабаў павялічана да 823 тыс. тон супроць 631 тыс. тон у 1935 г., чай — 15.240 тон супроць 14.500 тон, спірт — 70 млн. тон дэкалітраў супроць 61 млн. дэкалітраў у 1935 г. Мыла будзе зроблена 681 млн. кг. супроць 454 млн. кг. у 1935 г., пялёрос — 88,5 млрд. штук супроць 80 млрд. у 1935 г., пры паліпаэчнай асартыменту папюрос.

Перад лёгкай прамысловасцю стаіць задача вышуквання дадатковых крыніц сыравіны для перавыканання сваёй праграмы і павышэння скарыстання абсталявання ў галінах прамысловасці, дзе сыравіны б'юль для выканання значна большай праграмы, чым усталяваная дадзеным планам.

Перад лёгкай і харчовай прамысловасцю стаіць задача далейшага паліпаэчнасці і большай рознастайнасці асартыменту, павышэння якасці прадукцыі і зніжэння сабекошту прадукцыі.

Рост лёгкай і харчовай прамысловасці і прадметаў шырокага спажывання, вырабленых п'яжэй і мясцовай прамысловасцю, рост таварнай прадукцыі сель-

скай гаспадаркі, павялічаны вытворчасці хлеба да 14.756 тыс. тон і мукі да 11.700 тыс. тон, пры значным павялічэнні вытворчасці яч хлеба, так і мукі больш высокіх гатунаў, забяспечвае рост дзяржаўна і кааператывнага рознічнага тавараабароту да 100 млрд. руб., што зусім аднавадае паліпаэчнасцю попыту на сельніцтва.

Побач з дзяржаўным і кааператывным гандлем усё ўзрастаюць абароты калгаснага гандлю, якія па арыентаваным падліку складуць у 1936 годзе каля 16,9 млрд. руб.

Для рэалізацыі ўсё ўзрастаючай таварнай масы патрэба добра працуе гандлёвая сетка як у горадах, так і ў вёсках, з'яўляючы дзвеці тавары да спажыва, якая чотка прыслуховаецца да апаартываў і спажыва і ўмею свечасова дастаўляе неабходныя тавары.

Пры рознастайнасці асартыменту тавараў, якая ўсё павялічваецца, неабходна арганізаваць апаартыванне пакупнікоў—свецшых рэкламу. Гэта неабходна не для таго, каб абываль тавары павізналі якасці, яш гэта робіцца ў капіталістычных краінах, але для таго, каб арганізаваць попыт пакупнікоў і накіраваць яго ў неабходнае рэчышча ў ітарасе самага пакупніка. У рабоце гандлёвых арганізацый да гэтага часу не з'яўляюцца размеркаваўца-спажывацкіх навукі і метады работы, зусім непрагодныя для разгортування савецкага гандлю. Няроўнамернасць размеркавання тавараў, адсутнасць неабходнага асартыменту і недахоп апэратывнасці ўсё ішча прадаўцаў, быць перашкодай на шляху тавараабароту, які ажыццэвае разгортаеца.

Хутчэйшым уадыму матэрыяльнага дабрабыту працоўных і разгортування тавараабароту супраць прадзвіжання ўрадам у пачатку 1936 г. палітыка частотнага зніжэння цен, якая будзе прадаўца і ў 1936 г., забяспечваючы дасягнуць рост рэальнай ааратывнай платы.

Працоўная палітыка ў 1936 годзе задача забеспячэння працоўных культурным жыццём. Асцягванні на жыллё будыніцтва ў суме 8.065 млн. руб. даюць магчымасць увесці ў эксплуатацыю ў 1936 г. 10 млн. кв. мтр. жылной плошчы, што больш чым у два разы перавышае аб'ём жыллявай плошчы, пабудаванай у 1935 г.

Хутка развіваецца работа па дабрабыту гарадоў. Затраты на коммунальнае гаспадарства ўрадаваць на 35 пр. проц., дасягаючы сумы ў 1.885 млн. руб. У 1936 г. павінен быць уведзены ў эксплуатацыю трамвай у Магілёўскай, Кемероў, Прапоўскай, Тагіле, Уфе, Омску і Каменску. Лік гарадоў, маючых трамвай, узрастае ў 1936 г. да 72 пры залізіні ішчэгішкі да 1937 г. — 70.

Вадаправод павінен быць вноў пабудаваны ў 7 гарадах. Увадзіцца ў эксплуатацыю такі будыніцтва вадаправод, як харкаўскі, будыцца бакіны вадаправод, новыя магутныя вадаправодныя сеткі ў Маскве і Ленінградзе, разгортаецца будыніцтва вадаправоду ў Тіфісе, Кіеве, Одесе і інш. гарадах, акачэваецца вадаправод у Владзіастоку. Будыцца новыя суацэныя гарадскія масты ў Маскве і Ленінградзе, акачэваецца на Ангарскі мост, праводзіцца вялікія гідратэхнічныя работы па рэках — Масква, Кура, харкаўскіх рэках, рэчцы Уволі і Іванаў і інш. Рэкі адваваюцца ў грамадзянскія набажэнныя, развіваецца новая нарка, шырока праводзіцца аэляцыяныя гарадоў. У большасці буйных цэнтрах паўляюцца дзесяткі кіламетраў аэляцыянальных маставых. Расшараюцца і будыцца трайб'юсныя лініі ў Маскве, Ленінградзе, Растове, Тіфісе і Кіеве, будыцца першыя аэляцыяныя ўдасканаленыя кавалінавыя ў буйных гарадах і будыцца ў рэальна дробных гарадоў. Будыцца новыя лані і прыліні. Прадзвіжана будыніцтва такой гіганцкай кумунальнай пабудовы, як Маскоўскі метр.

Масква шырока ажыццяўляе зашэражаны ЦК ВКП(б) і СНК СССР план сваёй рэканструкцыі. Следам за Масквой да ажыццяўлення плана рэканструкцыі прыступіла Ленінград, які атрымаў у 1936 г. на рэканструкцыю 200 млн. руб.

Рост коммунальнага будыніцтва пачынаецца ў першую чаргу з рэканструкцыі сталіны СССР, Ленінград і сталіні саюзных рэспублік, якія павіны в'яшча ўрадам для коммунальнага будыніцтва буйных прамысловых цэнтрав і буйных гарадоў павышальных рабаў.

Важным павялічэннем росту культуры служыць узрасце агульнага размеру затрат на агульнакультурныя патрэбы на зводным бюджэту да 17.838 млн. руб., што складала прырост на 33,8 пр. проц. у параўнанні з 1935 г.

Аб'ём капітальных работ на ахову здароўя склаў у 1936 г. 700 млн. руб. супроць 430 млн. руб. у 1935 г. Будыцца большыя курорты, лані адпачынку, у 1936 г. уводзіць у эксплуатацыю за кошт новага будыніцтва

29.800 больнічных ложкаў. Рад важнейшых рашэнняў партыі і Урада па пытанні аховы здароўя — аб падрыхтоўцы ўрачоў і фельчароў, аб павышэнні зарплат меліцынскім работнікам, аб барацьбе з маларыяй, аб вытворчасці меліцынскага абсталявання — стварылі ўмовы для дасягнення ўадыму справы народнай аховы здароўя ў СССР. Побач з разгорнем меліцына-санітарнай сеткі, асноўнай задачай аховы здароўя ў 1936 г. з'явіцца павышэнне якасці меліцынскага абслугоўвання насельніцтва, паліпаэчна харчавання зборна, абсталяванне лекавых устаноў і расшырэнне і ўпарадкаванне гандлю медыкаментамі.

У 1936 г. будзе выпушчана 8.750 урачоў, на 1 студзеня 1937 г. ў СССР будзе 96 тыс. урачоў і 85 тыс. навуачнікаў ў меліцынскіх інстытутах. Лік навуачнікаў у фельчарскіх, акушарскіх і фармацэўтычных школах склаў 106 тыс. чал., на 10 тыс. больш колькасці навуачнікаў на 1 студзеня 1936 г. Вытворчасць меліцынскага абсталявання і інструментарыя павялічана да 107,8 млн. руб. у 1936 г. супроць 69 млн. руб. у 1935 г.

Капіталаўкладанні па прамысловасць Наркамтаў аховы здароўя саюзных рэспублік, вырабляючы медыкаменты, растуць у параўнанні з 1935 г. больш чым у два разы. Справа аховы здароўя ў СССР пачынае паліпаэчна, чаму не мала прычына павышэнне працоўнасці з боку культурна-расушчых мас насельніцтва.

Справа асветы паліпаэчна ва апошнія гады. Рэформа сярэдняй школы і ўпарадкаванне работ вышэйшых навучальных устаноў забеспячылі значнае павышэнне ўрачоў вучэбна-выхавальнай работы. Расце квантытэт навуачных і вышэйшых устаноў, у асаблівасці ў галіне кінематаграфіі і музычнай справы, і рост капіталаўкладанняў у мастацтва.

Лік тэатраў, кіно, паркаў і г. д. павінен вырасці на 8 тыс. супроць 1935 г., павялічыўся да 44.800. Колькасць кіноапаратаў павіна склаці 43.700. Лік агульнай кіноапаратаў — 11 тыс. супроць 2.235 у 1935 г.

Лік тэатральных труп павялічана ў 1936 г. да 703 супроць 690 у 1935 г.; у гэтым ліку 241 труп у калгаснага вёшкі і перасоўных тэатраў. Агульнае колькасць кіраў павялічана да 86. Лік платных глядачоў, па меркаванню, склаў у 1936 г. 800 млн. супроць 714 млн. у 1935 г. Запраектавана будыніцтва тэатраў у 1936 г. у Маскве, тэатры ім Мейерхольда і Нейрольда-Дачэва, у Сібірску, Іванаў, Чырвоны тэатр у Ленінградзе, у Алма-Ата, Казані, Кіраве, Орджанікідзе, Улан-Удэ, Сібіропалі, Таганрогу, Сочы, Чэлябінску, Харкаве, Сталіне, Тірасполі, Менску, Тіфісе, Ваку, Вяткуе, Култае, Кіравабазе, Горы, Поні, Ташкенце, Алмабазе, Сталінабазе.

Вялікае развіццё павіна атрымаць кінематаграфія, асабліва ў вытворча-тэхнічнай база. Выпуск кіно-фотаматэрыялаў павялічана на 40 пр. проц. супроць 1935 г. Вытворчасць кіноплёнкі ўзрастае да 115 млн. пагонных метраў. Галоўнае кіраўніцтва кіно-фотаматэрыялаў і НКЦП выпуская ў 1936 г. 3 тыс. стацыянарных гукавых кіноапаратаў, 4.800 гукавых перасоўваў, 2.000 гукавых аўтаперасоўваў і 6.500 вузальнаб'ючных апаратаў, з іх 500 гукавых.

Вытворчасць кінофільмаў павіна склаці 350 штук супроць 322 у 1935 г.

Агульнае аб'ём капіталаўкладанняў у кіно ў 1936 годзе склаў 260 млн. руб. супроць 113 млн. руб. у 1935 г., з іх 140 млн. руб. на кінопрамысловасць і 120 млн. руб. на кінафільмавы.

Расце выпуск газет, іні і мурналь. Разавы тираж газет у 1936 г. склаў 80 млн. экзэмпляраў супроць 37 млн. у 1935 г.

Па рабнамму друку прадукцыя павялічана аб'ём рабнамму газет больш буйных рабнамму і 2-х да 4-х палос.

Выпуск кіжына-журнальнай прадукцыі намячаецца ў 1936 г. у 5120 млн. аркушаў адбіткаў супроць 4.300 млн. аркушаў адбіткаў, выпушчаных у 1935 г.

Набольшы рост з кіжына-журнальнай выдвечальнай апрамы на плане 1936 г. Партыя і Урад да выпуску ва ўзрастаючых тиражах твораў Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна.

Робным чынам планам 1936 г. прадукцыя вялікі выпуск выдвечальнай, прывечаных гадзінаў з дня смерці Аляксандра Сергеевіча Пушкіна. Намечана выданне ў 1936 г. каля 13 млн. экзэмпляраў або каля 117 млн. аркушаў адбіткаў, у тым ліку выданне поўнага збору твораў Пушкіна некалькіх выдвечальным.

У 1935 г., а лік масавых бібліятэк з колькасцю іні не менш тысяч тамаў (без бібліятэк школ, установаў аховы здароўя і гаспадарчых наркаматаў) павінен па-вядчыцца да 16.200.

Дамклянае выхаванне павіна ахапіць 6.900 тыс. дзяцей, у тым ліку пастаяннай сеткай 1.700 тыс. і сезоннай — 5.200 тыс.

Вышкі 1935 г. у галіне мастацтва адлюстроўваюць быстры рост культурных патрэбаў працоўных і ўзровень іх дабрабыту, які павышаецца. Колькасць таварна-культурнага абслугоўвання насельніцтва, паліпаэчна харчавання зборна, абсталяванне лекавых устаноў і расшырэнне і ўпарадкаванне гандлю медыкаментамі.

У 1936 г. будзе выпушчана 8.750 урачоў, на 1 студзеня 1937 г. ў СССР будзе 96 тыс. урачоў і 85 тыс. навуачнікаў ў меліцынскіх інстытутах. Лік навуачнікаў у фельчарскіх, акушарскіх і фармацэўтычных школах склаў 106 тыс. чал., на 10 тыс. больш колькасці навуачнікаў на 1 студзеня 1936 г. Вытворчасць меліцынскага абсталявання і інструментарыя павялічана да 107,8 млн. руб. у 1936 г. супроць 69 млн. руб. у 1935 г.

Капіталаўкладанні па прамысловасць Наркамтаў аховы здароўя саюзных рэспублік, вырабляючы медыкаменты, растуць у параўнанні з 1935 г. больш чым у два разы. Справа аховы здароўя ў СССР пачынае паліпаэчна, чаму не мала прычына павышэнне працоўнасці з боку культурна-расушчых мас насельніцтва.

Справа асветы паліпаэчна ва апошнія гады. Рэформа сярэдняй школы і ўпарадкаванне работ вышэйшых навучальных устаноў забеспячылі значнае павышэнне ўрачоў вучэбна-выхавальнай работы. Расце квантытэт навуачных і вышэйшых устаноў, у асаблівасці ў галіне кінематаграфіі і музычнай справы, і рост капіталаўкладанняў у мастацтва.

Лік тэатраў, кіно, паркаў і г. д. павінен вырасці на 8 тыс. супроць 1935 г., павялічыўся да 44.800. Колькасць кіноапаратаў павіна склаці 43.700. Лік агульнай кіноапаратаў — 11 тыс. супроць 2.235 у 1935 г.

Лік тэатральных труп павялічана ў 1936 г. да 703 супроць 690 у 1935 г.; у гэтым ліку 241 труп у калгаснага вёшкі і перасоўных тэатраў. Агульнае колькасць кіраў павялічана да 86. Лік платных глядачоў, па меркаванню, склаў у 1936 г. 800 млн. супроць 714 млн. у 1935 г. Запраектавана будыніцтва тэатраў у 1936 г. у Маскве, тэатры ім Мейерхольда і Нейрольда-Дачэва, у Сібірску, Іванаў, Чырвоны тэатр у Ленінградзе, у Алма-Ата, Казані, Кіраве, Орджанікідзе, Улан-Удэ, Сібіропалі, Таганрогу, Сочы, Чэлябінску, Харкаве, Сталіне, Тірасполі, Менску, Тіфісе, Ваку, Вяткуе, Култае, Кіравабазе, Горы, Поні, Ташкенце, Алмабазе, Сталінабазе.

Вялікае развіццё павіна атрымаць кінематаграфія, асабліва ў вытворча-тэхнічнай база. Выпуск кіно-фотаматэрыялаў павялічана на 40 пр. проц. супроць 1935 г. Вытворчасць кіноплёнкі ўзрастае да 115 млн. пагонных метраў. Галоўнае кіраўніцтва кіно-фотаматэрыялаў і НКЦП выпуская ў 1936 г. 3 тыс. стацыянарных гукавых кіноапаратаў, 4.800 гукавых перасоўваў, 2.000 гукавых аўтаперасоўваў і 6.500 вузальнаб'ючных апаратаў, з іх 500 гукавых.

Вытворчасць кінофільмаў павіна склаці 350 штук супроць 322 у 1935 г.

Агульнае аб'ём капіталаўкладанняў у кіно ў 1936 годзе склаў 260 млн. руб. супроць 113 млн. руб. у 1935 г., з іх 140 млн. руб. на кінопрамысловасць і 120 млн. руб. на кінафільмавы.

Расце выпуск газет, іні і мурналь. Разавы тираж газет у 1936 г. склаў 80 млн. экзэмпляраў супроць 37 млн. у 1935 г.

Па рабнамму друку прадукцыя павялічана аб'ём рабнамму газет больш буйных рабнамму і 2-х да 4-х палос.

Выпуск кіжына-журнальнай прадукцыі намячаецца ў 1936 г. у 5120 млн. аркушаў адбіткаў супроць 4.300 млн. аркушаў адбіткаў, выпушчаных у 1935 г.

Набольшы рост з кіжына-журнальнай выдвечальнай апрамы на плане 1936 г. Партыя і Урад да выпуску ва ўзрастаючых тиражах твораў Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна.

Рост тэхніка-культурнага ўзроўня працоўных высвовае па асабліва віднае месца пытанне аб развіцці савецкіх навуц і тэарэтычнах, так і прыкладных. Асвечэнне

новай тэхнікі надводзіць шпальна да неабходнасці адшукання новых шляхоў, якімі павіна развівацца і ўдасканальвацца тэхнічна сацыялістычнай краіны. Такае далейшае ўдасканаленне тэхнікі немагчыма без практычнага прымянення навуковых навуковых адкрыццяў у рабоце нашых заводаў і прадпрыемстваў. Гэта тым больш неабходна, што ва многіх выпадках мы вымушаны іці сваімі самастойнымі шляхамі, дасягаючы і ўдасканальваючы тэхніку, якую мы атрымліваем з-за граніцы, і выкарыстоўваючы для гэтага ўсё лепшае, што створана навуковай мыслі чалавечства. Таму пытанне аб развіцці тэарэтычных і прыкладных навуц стаіць у цэнтры ўвагі Урада.

Акадэмія навуц, Акадэмія сельскагаспадарчых навуц ім Леніна, Усеагульны інстытут эканамічна-тэхнічнай меліцынскіх з'яўляюцца тымі буйнейшымі навуковымі цэнтрамі, работа якіх павіна апаартываць практычную дзейнасць навуковых работнікаў і тым у большай меры, чым больш поўна асвоена ішча індустрыяльная тэхніка, існуючыя тэхналагічныя працэсы. Між тым гэта ўзаемадзеянне паміж навукай і тэхнічнай працай ішча зусім недастаткова.

Вячэслаў Міхайлавіч Малаву надава падвергнуў рэзай і агульнай крытыцы работу Сельскагаспадарчай акадэміі, мала дапамагаўшай уадыму сельскай гаспадаркі.

Работа Акадэміі навуц, якая ахапіла ўсё галіны чалавечых ведаў, пераабудоваца ў адпаведнасці з новымі статурам Акадэміі навуц, ствараюцца новыя матэрыяльная база, апрацоўвацца на аснову вучоныя напай краіны павіны разгарнуць сваю работу і ў галіне тэарэтычных навуц, і ў галіне навуц прыкладных тах, якія гэта дасягае ім арыбці растуць асабліва ішча і тэхнічна магутнасці нашай краіны.

Гэта тым больш важна, што з жожым д'юм расце армія кваліфікаваных будыніцтва сацыялістычнай, інжынерна і тэхнічна, перадавых рабочых, прадзвіжальных усё новай патрэбаўна і тэхнічна, ілюю якія авалюваць, з кожным д'юм павышаючых спой культурна-тэхнічны ўзровень.

600-тысячная армія інжынераў і тэхнічна прамысловасці і будыніцтва, сотня тысяч інжынераў і тэхнічна трансфарму, армія аграрнамоў, ветэрынараў, авіятэхнікаў сельскай гаспадаркі штогод павышаюцца выпускам новых спецыялістаў. У 1936 г. выпуск спецыялістаў склаўся да ВНУ і ВТУН 85 тыс. чал., а па тэхнікумах — 137 тыс. чал.

Шматлікая армія рабочых прамысловасці, транспарту і будыніцтва бесперапынна працуе над павышэннем сваёй асветы. Курсавая сетка прамысловасці, транспарту і сельскай гаспадаркі ў 1936 г. ахопіць 7.800 тыс. чалавек супроць 5.540 тыс. у 1935 г. іх у прамысловасці — 3.650 тыс. на транспарце і на сувалі 1.500 тыс. на сельскай гаспадарцы — 1.820 тыс. 3.040 тыс. чал. рабочых здадуць абавязковы тэхнімум на прамысловасць, на транспарт, на сувалі.

Па адуому толькі НКЦП будзе ахоплен тэхнімумам у 1936 г. 1,5 млн. рабочых, а па НКЦП — поўмільёна чалавек супроць 100 тыс., якія былі ахоплены вучэбна ў 1935 г. Гэта падрыхтоўвае новы ўадым стыханаўскага руху, да якога далучацца мільёны людзей, ішча недастаткова кваліфікаваных у сучасны момант. Гэта армія, якая ідзе на павышэнне стыханаўскага руху, ствараючы дадатковы ўадым для кутэйшых уадыму прадукцыйнасці працы, прычым павялічэння на гэтай аснове вытворчасці і рашучага зніжэння на гэтай аснове сабекошту з'яўляюцца сродкам для павышэння накіпленняў прадзвіжальных дзяржавы і тым самым для далейшага паскарэння ажыццяўлення задач у справе тэхнічнай рэканструкцыі народнай гаспадаркі, у справе ўадыму дабрабыту працоўных мас.

Прадукцыйнасць працы павіна ўзрастаць у 1936 г. па ўсёй прамысловасці і транспарту на 20 пр. проц., у тым ліку на прамысловасці НКЦП — на 23 пр. проц., прамысловасці НКМП — на 21 пр. проц., на фабрычна-заводскай прамысловасці НКЛеса — на 19 пр. проц., на НКХарпрама — на 17 пр. проц., на будыніцтве — на 30 пр. проц., на саўгасах НКСаўгасаў — на 55,7 пр. проц., на аэсплатоні чыгунак НКЦЗ — на 8,4 пр. проц.

У той-жа час сабекошту па буйнай прамысловасці павінен быць зніжаны па 6,2 пр. проц., у тым ліку па НКЦП — на 8 пр. проц., на прамысловасці НКЛеса — на 5 пр. проц., на прамысловасці НКЛеса — на 5,5 пр. проц., у тым ліку на лесавыкашчэнні — на 6,5 пр. проц., на прамысловасці НКХарпрама — на 5 пр. проц., на прамысловасці Комзат СНК — на 6 пр. проц., НКМашпрама саюзных рэспублік — на 5,8 пр. проц., на НКЦЗ — на 2,6 пр. проц.

Гэтыя заданні з'яўляюцца мінімальнымі азначэннямі, і няма ніякага сумнення, што ўадым і раз-

віццё стыханаўскага руху на той магутнай аснове, якую прадстаўляюць ужо зараз наша тэхнічна дасканала прамысловасць, транспарт і сельская гаспадарка, забеспячае перавыкананне гэтых задач.

Такія грандыёзныя задачы, пастаўленыя планам 1936 г., 4-га года 2 п'яцігодкі. Выкананне гэтага плана будзе азначаць, што па рады важнейшых і рашучых галін народнай гаспадаркі п'яцігодка будзе поўнаасю, а па некаторых амаль поўнаасю, выканае са 4 гады. Г